

Запрашае субота!

7 ВЕРАСНЯ!

Дзень прапаганды здаровага ладу жыцця

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Клас	Адказны
Тэматычная выстава да Дня беларускага пісьменства "З вытокаў роднай мовы"	09.00-13.00	Школьная бібліятэка	1-11	Місюля К.А.
Турнір па валеболе паміж зборнымі камандамі занальнага цэнтра, прысвечаны пачатку новага навучальнага года	10.00 - 10.45	Валейбольная пляцоўка	8-9	Казловіч П.М.
Гульнявая праграма "Бяспека і я"	10.00 - 10.45	Кабінет №5	5-7	Папека С.У.
Дзень здароўя. Спартыўны па лёгкаатлетчным кросе, прысвечаны пачатку навучальнага года	11.00-11.45	Школьны стадыён	5-7	Жэлянгоўск В.І.
Пазнавальная гадзіна "Свет з кніжнай старонкі" (да Дня беларускага пісьменства)	12.00-12.45	Ліноўская СБ	2-4	Кл. кіраўнікі